




Царкоўна-прыходская школа ў Карэлічах у пачатку XX стагоддзя

Пра пачаткі царкоўна-прыходской школы ў Карэлічах мы ўжо расказвалі ў папярэднім артыкуле (№ 3 «Краязнаўчай газеты» загэты год). Нагадаем, што значную ролю ў яе стварэнні і развіцці адыгралі святар Андрэй Чарнякоўскі. У гэтым артыкуле распавядзем пра развіццё школы ў пачатку XX стагоддзя.

У 1891 г. у Карэліцкім прыходзе акрамя царкоўна-прыходской меліся і трох рухомых школы граматы. У Запольскай школе вучылася 14 хлопчыкаў, заняткі вёў селянін М. Салавей. Палужскую школу наведвала 11 хлопчыкаў і 5 дзяўчынак, іх вучуць селянін Н. Патрэба. У вёсцы Краснае настаўнік Н. Бязмен навучаў 13 хлопчыкаў і 5 дзяўчынок.

Служэнне святара Андрэя Чарнякоўскага як загадчыка і законанастайніка царкоўна-прыходской школы не раз адзначалася падзякою епіскапа Мінскага і Тураўскага, а таксама Мінскага епархіяльнага вучылішчнага савета, які ў 1900 г. адзначаў, што святар праяўляе асаблівы клопат аб школе, рулівасць да заняткі і ўзвагу да поспехаў вучняў. У справаўдачы навагрудскага епархіяльнага наглядальніка, які ў 1898/1899 гг. наведаў царкоўна-прыходскую школы павета, гаварылася, што Андрэй Чарнякоўскі прыкладаў шмат намаганняў для поўнага добраўпарадкавання Карэліцкай жаночай царкоўна-прыходской школы і ў той жа час уважліва сачыў за 4-ма школамі граматы, у якіх навучалася больш за 170 дзяцей. Послехі навучання ў школах Карэліцкага прыхода наглядальнік палічыў «вельмі здавальняючымі».

Падзяка за старанную службу аўтлюялася святару, пачынаючы з 1885 г., амаль штогод, у 1891 г. за асаблівую стараннасць яго ўзнагародзілі «Бібліяй» ад Святога Сінода.



Карэлічы (1916 г.)

У 1898 г. – ордэнам Святой Ганны 3-й ступені (за 25-гадовую працу на ніве народнай адукацыі). З 1903 да 1913 г. Андрэй Чарнякоўскі штогод атрымліваў падзяку Мінскага епархіяльнага вучылішчнага савета за «асабліву рулівасць адносіны да царкоўна-школьнай справы», што неадндыны адзначалася ў яго фармулярных спісах аб службе. У 1910 г. святар быў узнагароджаны ордэнам Святой Ганны 2-й ступені.

У пачатку 1900-х гг. на духоўнай ніве ў Карэлічах паспяхова шчыравалі ўжо два святары. У 1902 г. у Карэліцкай царкве з'явіўся 24-гадовы Уладзімір Любіч, які даўводзіўся пляменнікам жонцы Андрэя Чарнякоўскага Алены Мацвееву. 60-гадовы Андрэй Чарнякоўскі быў прызначаны настаяцелем Петра-Паўлаўскай царквы. Уладзімір Любіч становіца законанастайнікам Карэліцкага народнага вучылішча, а ў 1906 г. – законанастайнікам і загадчыкам Карэліцкай царкоўна-прыходской школы. Андрэй Чарнякоўскі пачынае загадваць Запольскім царкоўна-прыходскім школамі (мужчынскай і жаночай), якія ён раней адкрыў у сваім прыходзе.

Карэліцкай царкоўна-прыходской школе шанцавала на добрых настаўніц. З 1904 г. тут працавала Фацінія Мачульская, з 1908 да 1914 г. – Вольга

Ісуса Хрыста, якія дапамагалі лепш зразумець хрысціянскае вучэнне і выхоўвалі ў дзяцей лепшыя чалавечыя якасці. Не раз нагадваў ён прычту аб талентах, наўгдану супраць ляяты і нядайнасці.

Гэта прыпавесць пра чалавека, які, наўгдану супраць ляяты і нядайнасці, ішоў даўшы ўсю сваю магічную душу і душу ўсю сваю. Вярнуўшыся, ён запатрабаваў ад іх справадачы, як яны іх выкарысталі. Першы ўклай сэрбры ў справу, што прынесла им ўжо 10 талантаў, другі зарабіў такім чынам з дапамогай двух 4 таланты, а трэці не хацеў працаўваць, скаваў талант у зямлю. Гаспадар пахваліў тых, хто прынёс духоўны наўбатак, а апошняга назваў ляівым і хітрым і загадаў аддаць гэты талант таму, хто набыў 10 талантаў, «бо кожнаму, хто мае, дасца і паможніца, а ў таго, хто не мае, адъимецца і тое, што ёсць».

«Нельга заколпваць узямлю свой талент, ён павінен

быць прымножаны», – вучыў школьнікай законанастайнік Андрэй Чарнякоўскі.

Тагачасным жыхарам Карэлічай пашанцавала, што на працягу многіх гадоў і да апошніх дзён свайго жыцця Андрэй Чарнякоўскі заставаўся рупілівым сейбітам на духоўнай ніве. Святар завяваў павагу прыходжан не толькі сваімі глыбокімі ведамі, што адзначалі яго настаўнікі яшчэ пад час заканчэння семінарыі, але і бездакорнымі правядзеннем царкоўных абраудаў, цікавымі казаннямі і павучаннямі. Немагчыма вучыць духоўным ісцінам, не маючи прызвання і любові да людзей і жадання дапамагчы ім. У паслужных спісах не працягнулі многіх гадоў адзначалася не толькі рулівасць святара, але і выдатныя паводзіны. Удакументах 1870–1900 гг. засталіся запісы, што Андрэй Чарнякоўскі «получае: прыходжан неопустітельно усердно і ревностно» (у 1875–1878 гг. правомові 35 павучанія, у 1900 г. – 68), а паводзіны ў яго выдатныя. Ен кlapаціць абр храме і царкоўных школах якія адкрывалі і дзе вёў урокі.

Старанні і дбайні сятар, таленавіты працаведні і добразычлівы чалавек Андрэй Чарнякоўскі быў выдатным педагогам і піс холагам, дапамагаў людзям падтрымліваў тых, хто меў гэтym патрэбу.

24 снежня 1913 г. настаяцель Карэліцкай царквы Андрэй Чарнякоўскі адышоў у вечнасць. Служэнню царкве ён аддаў амал паўстагоддзя (не хапіла ўсё го два месяцы), з іх 32 гады праслужыў у Карэліцкай царкве. Яго жонка Алены Мацвеевай пайшла жыцця ў 1911 г. Яна была пахавана калі Карэліцкая царква, дзе да сённяшняга часу захаваўся помнік на ямагіле. На жаль, дакладні невядома, дзе быў пахаваны Андрэй Чарнякоўскі бо помніка побач з магілай жонкі ніякі. Магчыма, ён і захаваўся, што дзіўна, там што пляменнік яго жонкі святар Уладзімір Любіч працягваў служыць у Карэлічах і ў 1930-х гг. Пахаваны ён таксама калі царквы, і на піс на яго помніку сведчыць што памёр ён 1 студзеня 1936 г., так што ў яго бы час, каб паклапаціца пра помнік сваяку.

З документаў вынікае, што апошнюю падзяку Мінскай епархіяльнага вучылішчнага савета за загадванне З польскімі школамі святэ атрымала ў 1913 г., а ў канцы года яго не стала. Магчым састарэлага святара забраў да сябе адна з яго пляменнікак жыла ў Іншай мясцовасці, і ён аказаўся пахаваны даўлека ад дома. Пакуль і гэтае пытанне ніяма адказаў, што зразумела, што памяць пра гэтага руліўца на ні асветы павінна захоўвацца на той зямлі, якой ён аддаў служыць многія гады.



Карэлічы. Рынкавая плошча (1935 г.)



Помнік на магіле Алены Чарнякоўскай

Святланы КОУ